

# Савецкая БЕЛАРУСЬ

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:  
Менск, Літэрацка-выдавецкі аддзел Палітычнага упраўленьня Заходняга фронту.

ВЫДАНЬНЕ РЭУКОМУ САЦЫЯЛІСТКАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ. № 11(21). Пятніца, 27-га жніўня 1920 г.

**Сусьветная буржуазя, памешчыкі і капіталісты з усіх сіл стараюцца бурьць Расейскую Рэвалюцыю.**

**Яны таухаюць на Савецкую Расею і Беларусь з заходу польскіх паноу, а з поўдня--царскіх гэнэралау.**

**Усе да зброі, усе на забарону вольнай сацыялісткай айчыны! Сьмерць панам і гэнэралам! Сьмерць буржуазеі усяго сьвету!**

## Перагаворы і кроу.

Пакуль у Менску ідуць перагаворы з палякамі, на хронце львёца кроу гэрояў нашай Чырвонай арміі і абманутых сваім шляхецкім камандаваньнем польскіх легіянераў.

Мы дарэмна крыві сваея ня лём, наша мірная дэлегацыя частна робіць сваю справу дзеля таго, каб дабіцца пэўнага міру. Мы пэўны, што наша дэлегацыя набыдзе польскіх прадстаўнікоў на праўдзівы шлях, калі ў іх ёсьць у галаве здаровая думка.

Але перагаворы перагаворамі, а хронт хронтам. Не забывайце, работнікі і сяляне Беларусі, што Чырвоная армія змарылася, што ей патрэбна дапамога, што для бароніць цяпершыя палі і сялібы. Працоўны люд усіх народаў, якія ўваходзяць у вялікую Савецкую Фэдэратыўную Рэспубліку, паслалі сваіх сыноў на вашыя родныя палі, каб спыніць напад польскіх паноў. Працоўны люд бароніць вашу і агульна-пралетарскую волю.

Дык памагайце ім усімі сіламі, ганіце на хронт дэзэртэраў—ніхай ні воднага труса і патчэніка не астанеца ў частнай беларускай савецкай вёсцы, або ў сям'і рабочых на фабрыках і заводах.

Бяры стрэльбу, малалды беларус, і ідзі на хронт! Памятай, што работніцка-сялянская уладзе дорага кожнае жыцьцё, што ніколі ты ня бузьеш для Савецкай улады ні „шэрай скацінай“ ні „гарматным мясам“, як называлі салдата паны ахвіцэры праклятай царскай арміі, як завуць сваіх легіянераў белэгвардзейскіе гэнэралы і начальнікі.

Памятай, беларус, што ты ваюеш за вялікую справядліваю справу беларускага, расейскага, літоўскага, жыдоўскага і польскага працоўнага люду. На тваю справу, на тваю перамогу над капіталістамі глядзіць працоўны люд усяго сьвету.

**ТВАЯ ПАБЕДА—ІХ ПАБЕДА.**

В. Ахрэмовіч.

## Абарона Савецкіх Рэспублік.

(Весткі з фронту, адтрыманыя ад Палкоўна-Штабу Рэвалюцыйнага Ваеннага Савету Рэспублікі за 25-га жніўня).

### Заходні хронт.

У Ломжынскай і Беластоцкай ваколіцах часткі нашага войска далей вядуць ар'ергардныя бойкі.

У Берасьцейскіх ваколіцах намі заняты рад сяленьняў на поўнач усход ад Бярэсьця.

У Холмскіх ваколіцах ідуць бойкі мяйсцовага значэньня.

### Паудзенна-Заходні хронт.

У Львоўскіх ваколіцах па дамаўняючым весткам наша коньніца прарвалася ў тыл ворага і дасягла горэду Стрый, дзе зьнішчыла 10 эшалонаў і 18 напрыцельскіх цягнікоў.

### Паудзенны хронт.

На Крымскім участку у Хэрсонскіх ваколіцах у скутку пасьпэшных ля нас бояк за апошніе дні, наша войска цясьне ворага к поўдню-усходу. У Арэхаўскай ваколіцы цягнуцца ўпартыя бойкі з узростаючым натургам.

За ваеннага камісара Палкоўна-Штабу Васільеў.

## Вакол вайны.

### Адгукі пабед Чырвонай арміі.

У Турцыі ў трапезундскай газэце „Эпоха“ надрукована адозва Казім Керабаньра, якія запрашае сьвяткаваць пабеду Чырвонай арміі на Заходнім хронце.

### Францыя гатовіцца да вайны.

Францыя падгатаўляе баявыя прыпасы для бандаў Урангеля і для польскіх белэгвардзейцаў, лічачы, што вайна з Савецкай Расеяй зацягнеца на ўсю зіму.



## Агульнае пасяджэнне Маскоўскага Савету.

24-га жніўня ў доме саюза адбылося агульнае пасяджэнне Маскоўскага Савету. Здакладам аб становішчы нашай палітыкі ў Англіі выступіў член нашай Лёнданскай дэлегацыі т. Мілюцін, які прыехаў з Лёндану. Датчына ходу перагавораў з англійскім правіцельствам т. Мілюцін паведаміў, што наша дэлегацыя меўла нараду з Лейд-Джорджам, які заявіў нашай дэлегацыі ультыматум (неадменная ўмова), спыніць у працягу трох дзён наступ на Варшаву, у праціўным выпадку Англія і Францыя пачнуць проціў нас вайну. У Лёндане адбылася паспешная нарада, на якой абгаварваліся спосабы, якія можна было б прыняць проціў Савецкай Расеі. На гэтай нарадзе, як выясніў т. Мілюцін, пераканаліся, што Антант ня мае сіл, якія можна было б кінуць проціў Савецкай Расеі, бо дзякуючы рэвалюцыйнаму настрою рабочых Заходняй Эўропы, ні Францыя, ні Англія ня змогуць правесці ні воднай мобілізацыі. Яны могуць толькі аб'явіць блэкаду і пры помацы англійскага флёту папрабаваць напхаваць на нас некалькі дробных народаў.

9-га жніўня ў Лёндане была атрымана радыё-тэлеграма ад Чырвоных, якая паведамыла аб тым, што мірныя перагаворы з Польшчай пачаліся. Англійскае правіцельства заявіла, што яно будзе

чакаць рэзультатаў нашых мірных перагавораў з Польшчай.

Далей выступіў з дакладам аб харчовых пытаннях т. Бухарын. Ён паведаміў, што нягледзячы на адтрымліванне адусюль весткі аб дрэнным ураджай у Эўрапейскай Расеі, харчовае становішча не становіць небяспекі. Народны Харчовы Камісарыят лічыць адтрымаць з Эўрапейскай Расеі ў гэтым годзе 150 мільёнаў пудоў хлеба, з Сяміры—110 мільёнаў пудоў, з Паўночнага Кавказу—120 мільёнаў пудоў,—а гэткай колькасці хлеба павінна wystarчыць для насялення Савецкае Расеі. Бульбы спадзяюцца сабраць ня менш 60.000.000 пудоў, тады як летась было сабрано 4.300.000 пудоў. У харчовым пытанні важна пачаць на ўраіналеўскім тропце, які награвжае нашай найбольш урадлайнай Паўднёвай Украіне.

Сход вынес пастанову, у якой прапануе прэзідыуму паслаць патрэбны лік адказных работнікаў на харчовую працу. Зметаў раўнамернага размеркавання харчоў, сход лічыць неабходным перагледзіць тую харчовую сістэму, якая цяпер існуе, палепшыць грамадзянскія сталожкі, павялічыць колькасць атпускаемых харчоў, а ў першы чарод палепшыць сталожкі на хвабрыках і заводах.

## Мірная нарада.

(4-е пасяджэнне 25 жніўня).

Спрэчкі аб аснаўных палажэннях расейскіх умоваў.

Тав. Данішэўскі ў вялікай прамове казаў, што ў польскім аткасе мы не маглі знайсці пэўнага гунту для далейшых гутарак, бо ня бачым шчырага жадання ўтварыць мір. Увесь польскі аткас напоўнены аднеківаннем. Польскіх асноваў міру няма, а ёсць толькі асновы вясці далей вайну.

Нашы прапавыдцы неультыматунны, бо мы ідом на мір. Ультыматум з польскага боку ёсць пэўны. Ход на спыненне мірных перагавораў, бо ён выключэ абмен думак, аткідае апрацоўку мірных перагавораў. Польскі аткас ёсць дакумент вайны, а ня міру. Праіграная аперацыя ён ёсць праіграная кампанія, а праіграная кампанія ён ёсць праіграная вайна. А мы гатовы ісці на мір незалежна ад становішча на фронтах.

Разглядаючы аткас на нашы 15 пунктаў аснаўнага

палажэння, тав. Данішэўск казаў, што 11 пунктаў польскіх прадстаўнікі лічаць ультыматунна нягоднымі нзват для разгляду. Гэтакі адносінны не даюць магчымасці далей вясці работу.

П. Домбскі заявіў, што польская дэлегацыя прыме да ведама гэтую заяву. Ён казаў, што польская адэнка пунктаў ня ёсць ультыматуннай.

П. Домбскі пакідае за сабою права пасля зносін з сваім правіцельствам на чарговым пасяджэнні прапанаваць канкрэтны пэўны аткас.

Тав. Данішэўскі ў заключным слове выказаў надзею, што прапавыдцы, якія будуць нададзены з боку польскай дэлегацыі, ня будуць толькі крытыкай і аднеківаннем выстаўленых намі асноваў працы мірнай нарады, і што іх можна будзе паставіць побач з нашымі прапавыдцыямі.

## Словы і факты.

„Мова нам дадзена ля таго, каб захаваць свае пачырвены думкі“, маецца такая пагаворка сярод буржуайных дыпломатаў.

У старшынні польскае дэлегацыі на мірнай нарадзе мова, аднак, не на ўзвышшы сваіх заданняў. У свайй прамове на засяданні мірнай нарады 19 жніўня ён, мабыць, хацеў даказаць воль якія тры пункты: першы, што вінавата ў вайне з Польшчай Савецкая Расея; другое, што Польшча заўсёды была абарончай малых суседзях і трэціе—што Польшча ёсць дэмакратычная, а ня панская рэспубліка“. Усё гэта ім было выяўлена, як горшы ня треба. Калі быць справядлівым, то можна прызнацца, што ў гэтым вінават ні так сам прамовца, як загалта крычучы за яго факты. Мова іх заўсёды мацнейшай мовы самага лепшага араатарскага таленту. „Маладая Польская Рэспублі-

ка—казаў старшыня польскай дэлегацыі—як толькі яна стала гасударствам, павінна была адбіць напад Савецкага войска“.

Як вядома ўсім і кожнаму, Чырвоная войска да апошняга наступу, які вымусіла сама шляхта сваім панскім задабрам, ніколі не пераходзіла мяжы Бярэсця—Горадня, якяк нават па заяве прыняцця ўсёх белавардзевцаў—англійскага міністра заграічных спраў Керзона, у абшарных гравіцы Польшчы не ўваходзіць. Нібы „абараняючы“ такім чынам Польшчу ад „нападу“ Савецкае Расеі—сказаў дэлеі старшыня польскай дэлегацыі—

„Польскіе войскі займалі землі, быўшыя калісьці ў адуце з Польшчай“. Як вядаль, займалі то займалі, але не расейскіе, а польскіе войскі, а, знача, і пагражаць сталі не расейскіе войскі польскай зямлі, а якраз на адварот.

Супроціў фактаў многа ня скажам. А за гэтым аретер і пасараўся ў той жа час пе-

райсці да другога пункта і праканаць усіх, што наступ, зроблены польскім войскам, меў сьвятне меты.

„У імя свабоды і свабоднага парашэньня свайго лёсу самімі народамі“—воль нібы ля чаго яны зрабілі свой наступ.

Мэты пекяне.

Замітка толькі ў тым, што старшыня польскай дэлегацыі так і не сказаў, кагось легіянераў, ўласна, аслабанілі. Сялян і рабочых ад улады памешчыкаў і капіталістаў, ці пракадалі дарогу да абіраўня панаў і хвабрыкантаў сялян і рабочых.

Беларускіе сяляне і рабочыя партызанскімі атрадамі сваімі, сваім змагаьнем са шляхтаю, агуловым поступам у Чырвоную армію даказалі і даказваюць, здаюцца і вельмі ясна, як ім быў міль аслабаніўшы іх польскі пан і якіе надзеі яны ўскладалі на панскую „свабоду“. Яшчэ ланей даказаў гэта літоўскі народ. Гэта ўжо ня толькі літоўскіе рабочыя і сялянне і сябры бе-

лавардзевцы пашлі супроціў такім аслабаніцеляў. Ня глядзячы на свой страх перад белавардзевцамі, літоўскае буржуайнае правіцельства парашыла, што і белавардзевца ня гэтак ужо страшна яго свабодзе, як прыцелі польскіе паны з іх воўчымі апэтытамі. І замест падзякі за іх аслабаньне і абарону, літоўскіе палкі хапіліся за аружжа і сталі поруч з Чырвончай арміяй самым звычайным чынам чупь ня дубінамі выганяць сваіх польскіх дэбародараў. Калі галава польскае рэспублікі Язэп Пілюдзкі, публікуючы сваю адеву, каб жыхары Вільні парашылі, то яны рашылі... выгнаць паноў з гораду.

„Уступіўшы на Украіну—казаў далей няўдачлівы старшыня польскай дэлегацыі—Польшча, згодна нязьменным прыцыпам свае палітыкі, прызнала правы украінскага народу на незалежнасьць і свабоднае вырашэньне свае долі“. А выходзячы з Украіны, забнуў далаць ён аголіў



### Пад сьцяг Чырвоны.

*Пад сьцяг Чырвоны,  
Пад зьвікі—званы  
Асікаў Воли  
У бітвы поле,  
Ратай, рабочы,  
Хто воли хоча,  
Ідзіце ў бой  
Усёй грамадой!*

*Усёю тыможна,  
Далей ня можна,  
Каб ліхадзі,—  
Паны глады,  
Чынілі людзкі  
Над чалавекам.  
Ідзіце ў бой  
Усёй грамадой!*

*Даб'ём, наперце,  
Паню да сьмерці.  
Ян будучь болей  
На нашым полі  
З бізнамі  
Стаяць над намі.  
Ідзіце ў бой  
Усёй грамадой!*

Вольны.

### У Савецкай Расеі.

Тыдзень селяніна.

У Серпухаўскім павеце, у зьвязку з „тыднем селяніна“, Камітэт партыі атпраўляе на вёскам 2 агітацыйныя павозкі і агітатараў з літэратурай.

У Екатеринбургзе рабочыя мылаварнага заводу паставілі на увесь час „тыдзя селяніна“ працаваць для вё-

скаў (вышэйшы начальнік) свае пазьменнае тактыкі (дзелу), зруйнавала Кіеў, узарваўшы вадаправод, каналізацыю, электрычную станцыю і нават сабор, аслабаніўшы жытароў ад вады, лды і еьвету.

Добрыя аслабаніцелі! Але ж над канец усё-ж-ткі зрабіла што-небудзь польскае панства? Вядома, наперад усю—у сябе ў Польшчы. Там, па славам пана Домбскага, яна стварыла Устаюны Збор, у якім (ці я ў іншым толькі месцы) сядзець рабочыя і селяне. Там які правалі зьясьляне. Там які правалі зьясьляне, закон і увалі васьмі-гадзінны рабочы дзень. Але пры гэтым старшыня польскае дэлегацыі забў адмець, што большасьць дэпутатаў Учрэдзілі—гэта звабрыкалі і памешчыкі, пра ведзеньне з помчу правіцельства. Ён забў так сама адмець, што на праведзенаму закону кожнаму памешчанку устаўляецца 150 дзесяцін зямлі, а даччына селянін—закон устаўляе на пачары бо не

скі кожны дзень па 2 гадзіны апроч урочных часоў.

### Тавараабмен у поўным ходзе.

На абмен за прыбываючыя з заграўны тавары, з Савецкай Расеі атпраўлена праз Ямбург 166 вагонаў прасо-заваса дёну. У хуткім часе будзе атпраўлена заграўну першая партыя расейскай фанеры.

Па адрасу Народнага Камісарыяту заграўнага гандлю з Ямбурга у Маскву атпраўлена 14 вагонаў ботаў і 6 вагонаў скуры.

### Лік рэвалюцыйнай сям'і ўсё павялічваецца.

У Петраградзе ва ўсіх рай-онх адбываецца ўспешнаа мобілізацыя камуністаў Рас. Кам. Партыі. Настрой добры. Жадаючых быць мобілізаванымі шмат болей, чымся патрабуецца.

### На Урангэля.

На барацьбу з ворагамі рэвалюцыі.

У Данскоў обл. змобілізавана 40 камуністаў дзеля атпраўкі на Урангэлеўскі фронт. З розных ваколіц абласці на-воламяюць аб атпраўцы дабрахвотнікаў у Чырвоную армію.

На паўдэбны фронт атпраўлена з Анежскага чыгуначнага вузла 11 дабрахвотнікаў.

заходзека яшчэ Беларусь, на чый шчот ўможна было б атплаціць паном за маючую перайсьці да селяні іх зямлю. І, такім чынам, уся зямля ў паню і дагетуль. Пад канец жольскае правіцельства, хочучы задобрыць польскіх рабочы і баючыся ўсё ўзрастанчага безработыця і зьяўзанага з ім неаддавольства, панарны да увясьці васьмігадзінны рабочы дзень.

Чэсьць і слава „сацыялі-ету“ у лапках—Шлсудзімаму. Ён бы перасьцігнуў нашата ліста Вільсема (прэзыдэнт Амерыкі), каб той не дага-даўся зрабіць гэта разей за яго. Але, прыгользіцца ска-заць, што мова не саслужыла прадстаўніку польскай дэле-гацыі дыпльманкай служом і, ня гледзячы на некаторыя квяціцтве словы у яго пра-мове, смурод так і йбс ад не, так сама, як і ад таго гра-мадзянства, ад якога ён ка-заў.

А. Вайцяхоўскі.

### У тылу і на хронце.

#### Занатта шчыры.

на 10 гадоў, другога — на пяць.

#### Чырвоныя гэрбі.

Усе яны гэрбі—ад звычайнага страдка да чырвонага камандзіра. У апошніх увар-тках бітвях у нашым палку в зьвязку ўвесь цешны ба-тальён на ч. лез батальённы камандзірам тав. Пэннер. Камандзіру батальёну ў адвазе не ўступалі камандзіры 1 і 2 рот. т. т. Пятрошні і Любле-каў. Апошні быў ранены, але застаўся ў строі.

Усіх іх злучае адна мэта, адно жаданьне—на Варшаву па панскіе галовы, каб зда-быць волю камунарам, якіе гіндуць у панскіх турмах і засьценках.

### У белой Польшчы.

#### Абнаглелі.

Паллякі у захвачанай імі частцы Верхняй Сілезіі вядуць сябе так, як быццам тэ-рыторыя ўжо перададзена Польшчы.

Паллякі адтрымалі значныя падмацаваньні, і цяпер яны патрабуюць вываду з абласці ўсіх ямяцкіх узбройных сіл і ад'езду ўсіх асоб, пры-ехаўшых на жыцьцё ў об-ласць за апошніе два гады, арміту і звадзеньска ўсіх асоб, якіе прымалі ўдзел у апошніх сабыціях, вазнаградзі немцамі ўсіх ніжесеных імі затрат і г. д. Французскіе войскі астаюцца паспўнымі. Становіцца вельмі сур'ёзнае.

#### Скачы, уража, як пан кажа.

11-га жніўня ў Варшаве адбыліся маніфестацыі ў часьць Францыі і ле вайсковых прад-стаўнікоў у Варшаве.

#### Польскіе апэтыты.

Польскі міністар Грабскі да-біўся ў Спа, каб дэо Вільні вырашыўся на маралле ў Лён-дане, пры чым польскае пра-віцельства не адмаўляецца ад сваіх правоў на Вільню.

#### Польскіе агітацыйныя пункты.

Перабэжчык аневідлае, што ў Польшчы дзеяць і шоркы слу-жаць агітацыйнымі пунктамі. Кожны з паней на губах ка-чаюць, што бальшанкі—анар-хоты і влічуні владываць на-гроні і вьшчыць бунтароў. Кожны з класарна і нават у апошніх падбукхтэрываюць пбмнх несьведомых салдатку ратары Польшчы ад жастунаючых блабж-

#### Панскіе агенты.

Польская Сацыялісткая партыя апублікавала ў сваёй газеце „Ра-бэтнік“ да сваіх членаў, якіе зна-ходзяцца ў мясноваьшых, занятых Чырвонай арміяй, наказ гэтагага зместу:

1) Вайна Савецкай Расеі з Польшчай з боку першай бэць вая-дам. Савецкая Расея жьешпа да таго, каб пашырыць межы Расей-скае дзяржавы яшчэ больш, чымсь былі яны ў парскіе часы. Яна хоча уллучыць Польшчу ў склад Расейскага гаспадарства, а калі-б трэба было, то Расея агользіцца Польшчу нават падзяліць з Нямеччынай. Расейскі камуніам у сваёй заграўначай палітыцы ідзе па сьлядох імпэрыялісткай цар-скай палітыкі.

2) Дзеля гэтага, пекуль ад бу-дзе зроблены з Расей мір на ае-новах, выключачючых усякіе зах-ватніцкіе пасяганьні, мы паліны вьсць з Савецкай Расеяй бязлі-тасючу абарончую вайну.

3) У ваколіцах, занятых баль-шавіцкімі акупантамі, сябры поль-скай сацыялісткай партыі паві-ны праводзіць працу вьре жуо д гэтай акупанымі і каеэду.

4) У гэтых ваколіцах польскай сацыялісткай партыя становіцца патольскай арганізацыяй. Яна ня прымае ніякага ўдзелу ў баль-шавіцкіх правіцельствах, не ўвахо-даць ні ў якіе ўмовы з акупа-цыйнымі ўладамі, байкатуе ўста-новы, якіе апраюцца на чужацкіх ітвухах, бо бальшавіцкіе акупа-нты пад вьглядом камуністаў пры-ходзяць, каб казлаць нам яе-жэпінскую залежнасьць ад Расеі. Польскіе рабочыя і селяне абаро-няць сваежэпінскае сваёй рос-публікі і ралодань на польскай зямлі сацыялісткае грамадзянства, аспраюае не на блэдне і чужым ярме, але на польнай творчай прычы польскага прабоўнага люд-ду. Бязлітасонай барацьба з баль-шавіцкімі парадкамі і з бальша-віцкім наеэтам у імі неадбэжнэсь-ці сацыялізму вьсць абавязкам для ўсіх членаў польскай сацыя-лісткай партыі.



### Чутні з заганіцы.

Паўстаньне ў Мэсататаміі.

Паўстаньне жыхароў Мэсататаміі проці ангельцаў разрастаецца. Паўстанцы акружылі гора, Багдад (сталіца Мэсататаміі). Забіты прадстаўнік ангельскага праўцельства. Зьвесткі з Пэрсіі перэрваны.

Рабочы пільнуе.

Бэльгійскае праўцельства затрымала 6 яныя прыпасы, назначаныя Ўрангэлю, 60 рабочыя рашуча адмовіліся перавозіць груз.

Чэх-Славаччына не прапушчае аружжа для Польшчы.

Бялыя прыпасы, пасланыя Польшчы саюзьнікам праз Чэх-Славаччыну, затрыманы Чэх-Славаччым праўцельствам.

Баугарыя ня умешаецца.

Па паведамленьню газет відаць, што баугарскі крэм'ер Францішэ перадаў ноту французькаму пасланцу ў Сэфіі, у якой укажуе, што Баугарыя рашыла ня умешвацца ні ў якім разе на ўсе канфлікты, якія цяпер робяцца.

Міжнародны Конгрэс Камуністычнай Моладзі.

Газеты паведамляюць, што 6-га верасня г. г. ў Берліне адбудзецца міжнародны конгрэс Камуністычнай Моладзі. На конгрэс пасылаюць сваіх прадстаўнікоў Расея, Амэрыка, Англія, Італія і інш. краіны.

Рабочыя маюць пільнае вока.

Чыгуначнікі на Штэвенскім вакале затрымалі 23 вагоны з аружжам, пакараўшы іх як відаць для Польшчы. Рабочым было завулена, што аружжа пазначаецца для Польшчы, але ня будзе ўжыта проці Савецкай Расеі.

У цялым радзе гарадоў Сілезіі так сама затрыманы вагоны з аружжам і войскамі.

Сугроціў падмогі Польшчы.

Прадстаўнікі германскага праўцельства і рабочыя на агульнай нарадзе паранілі затрымоўваць усе вельныя транспарты, кіруючыя праз Германію на помач Польшчы.

Галодныя возьмуць уладу ў свае рукі.

У Берліне адбылася вольная рабочая дэманстрацыя з

прычына павялічаныя безработніцы. Прынята пастанова, у якой гаворыцца, што працоўны люд вызваліцца ад голаду толькі тады, як возьме ўладу ў свае рукі.

Нарэшце і яны ўцямілі!

Берлінскі саюз расейскіх выселенцаў - буржуаў „Мір і праца“, у якім злучаюцца ўсе расейскія партыі, выпусьціў абвешчу - дэкларацыю да ўсіх дзяржаваў, у якой гаворыцца:

„Мы разумеем, што белай арміі нават пры помачы савецкіх арміяў ня ўдасца скінуць савецкі лад. Барацьба з бальшэвізмам магчыма мірнымі справамі толькі пры падмозе дэмакратыі. Дзеля гэтых прычын мы патрабуем: 1) заразка спэцыяльнае дзеі на ўсіх хроніках, 2) зьняць блёкаду і в'язь на банькаўшчыну палонных, 3) павольнае безаткладнае харчовае помачы Пэтраграду і Маскве, 4) зьняць пачаць ганьбаваньне і вышліпаткаць неабходныя крэдыты, 5) каб прыпынуць чужацкага капіталу ў Расеі ня меў перашкод з боку невыпаўняемых канцэсыяў.

Перад новай Балканскай вайною.

Паведамляюць, што ў Баугарыі абвешчана мобілізацыя ўсіх, хто радзіўся ў 1899 г.

Ва ўсёй Баугарыі адбылася мітынг пратэсту проці Грэцыі і Юга-Славіі.

Заява Лёйд-Джорджа.

На парлямэнцкім банкете Лёйд-Джордж заявіў, што ён ня ўтраціў надзеі на захову адзінства паміж Францыяй і Англіяй. Абавязак ангельскага праўцельства - заявіў прэм'ер - ня піхаць народ на нічым не апраўдываемую авантуру. Гэты могуць апраўдаць толькі трабаваньня народнага гонару, незалежнасьці і свабоды.

Пратэст проці ангельскага імпэрыялізму.

У Лёйдане адбыўся наладжаны індускімі палітычнымі дзеячамі мітынг пратэсту проці таго, што ангельскае праўцельства пры помачы індыйскага войска душыць вызваленчы рух у Мэсататаміі, Аравіі, Пэрсіі, Турцыі і Эгіпце. Прынята рэзалюцыя, якая патрабуе адваць заразка чырвонаармейскія карацельныя адрозьнічкі і прапануецца байкатаваць іх.

### Бюро Суботнікаў

Іры Ц. Б. Беларусі Камуністкай партыі Літбел паведашлі ўсе савецкія ўстановы, прафэсійналыныя саюзы і часьці вайска г. Мінска, што 28 жніўня адбудзецца

### Камуністкі Суботнік.

Супрацоўнікі савецкіх установаў і сябры прафэсійналыных саюзаў мусяць з'явіцца: супрацоўнікі ў складзе ўстановаў, а рабочыя ў складзе прафэсійналыных саюзаў - а 5 гадзіне вечара, з маючымі ў іх п'якатамі, на пляц Свабоды, пачаць атыкаваньні кіраўнікамі, пры чым яўка ўсіх камуністаў і кандыдатаў абавязкова. Прыбываючы на пляц арганізацыям адмоціць ў справачным стане Ваенрэўкома ў тав. Ізаксона.

вядзельства, які хоча пасягаць на свабоду народаў.

Румынію паткупляюць.

Саюзьнікі абяцаюць Румыніі выгадавае становішча ў гандлі на Дунаі і Чорным моры, калі яна выступіць на помач Польшчы.

Зьбіраюць рэшткі.

У Францыі адбываецца мобілізацыя прахыняючых там расейцаў і палякаў. Расейцаў пасылаюць да Ўрангэля, а палякаў - у Данцыг. Расейскія салдаты, знаходзячыся ў Францыі, вельмі незадаволены гэтай мобілізацыяй.

### У Літве.

Кліч ковенскіх рабочых.

Грамада ковенскіх рабочых зьявілася да Віленскіх таварышаў з клічам дапамагчы ім вызваліцца з жалезных кіпцяў літвэскага самазванскага праўцельства. На цэнтравых хвабрыках і цэнтравых-армейскіх майстэрнях пачалася забастоўка. Вымагаюць павялічаныя п'яты. Праўцельства дамагае хвабрыкантам; сход рабочых разганялі, пры гэтым арміятавалі 20 рабочых.

Бунт у ковенскай турме.

Рабочыя, засаджаныя ў ковенскую турму, узбунтаваліся. Прыбыўшая вайсковая п'яльвал м'яліцыя ўціхамірвала паўстаўшых. Пры гэтым 9 чалавек ранены. Арганізатары бунту пасаджаны ў кардар.

Памагаюць.

Слопіскі Алдзек Здароўя-бясспекі п'яльвалі паміж мясцовага насяленьня збор былізны і шалака для праходзіць і шалака для праходзіць чырвонаармейскія к'яльвалі.

### Па Беларусі.

Беларускія сяляне супроціў палякоў.

Сяляне тым жніўня, ідуць бойкі з польскімі легіянерамі, адносіцца дужа воражы да палякоў. У чырвонага казакі ў часы бою забілі каля тады сяляне прысялі свайго, нажучы: „Садзіся і бі палякаў“.

Нам ня трэба дармаедаў.

На агульным сходзе грамадзян Замошскай воласьці Бабруйскага павету вынесена гэтакая рэзалюцыя: „Кляньбіся ўсе, як адзін, дапамагаць Савецкай Уладзе ўсімі сродствамі, якія толькі ёсьць. Пастанаўляем пры першым прызыве ў Чырвоную Армію, з'явіцца ўсе, як адзін, а хто застаецца тут, іх абавязак аб кожным дызэртэру даводзіць да ведама адваведных уласцецей, каб ня было ў нас, Савецкім краі, дармаедаў.“

Конфэрэнцыя Беларускіх савецка-рэвалюцыянероў, для разгляду чарговых п'яльвалі ў сучаснага моманту і адносінік Савецкай Уладзе, еклікаецца ў Беларускім Рабочым Клубе на 28 га жніўня.

Тыдзень харчоў.

У паветы Случыца, Невьіскі і Барысаўскі харчоў тыдзень праходзіць вельмі удачна. пры дапамозе Чырвонаармейцаў і пры шчырай п'яльвалі насяленьня.

Чуткі аб штурхаванні на хроніцы вайскі налі ў сьляніскім насяленьні ішч белай чыніну дзельногу Чырвонай арміі дзеля пабеды над шчактай. Апраца прадунтаў, сяляне даюць для чырвонаармейцаў і палатно.“

### Камуністкія п'яльвалі на в'яскіх.

Пры удзеле вайсковых часьцей у 25 в'яскіх Сьвіслацкай воласьці Бабруйскага павету арганізаваліся камуністычныя п'яльвалі сярод сялянскай моладзі.

